

НАСТАЎНІЦКАЯ газета

Выходзіць з 20 снежня 1945 года

Профільная адукацыя: прадумана і прафесійна

Гэты тыдзень для сістэмы агульнай сярэдняй адукацыі стаў значнальным калегіяй Міністэрства адукацыі, прысвечанай увядзенню профільнай адукацыі з 1 верасня 2015 года. У мерапрыемстве ўзялі ўдзел міністр адукацыі Міхаіл Жураўкоў, прадстаўнікі адміністрацыі прэзідэнта, Савета Міністраў, дэпутатскага корпуса, начальнікі абласных (раённых) упраўленняў (аддзелаў) адукацыі, рэктары ўніверсітэтаў, прадстаўнікі рэгіянальных інстытутаў развіцця адукацыі, АПА, НІА, члены клуба "Крышталны журавель". Ключавым стала выступленне намесніка міністра адукацыі Раісы Сідарэнка, якая вызначыла канцэптуальныя пытанні ўвядзення профільнай адукацыі.

▶▶▶ 5 стар.

Метадычная разнастайнасць

Сённяшні нумар "ПАРТФОЛІА" па-веснавому разнастайны, але традыцыйна багаты на педагагічныя здабыткі, якімі працягваюць шчодро дзяліцца пераможцы кон-



Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

“Адной з галоўных мэт з’яўляецца фарміраванне адукаванай і здаровай нацыі”

з сацыялагічнымі апытаннямі, фізічная актыўнасць грамадзян рэзка зніжаецца пасля 23 гадоў, гэта значыць з прыходам пасля заканчэння ВУН на работу.

Акрамя таго, рэспубліканскія галіновыя фізкультурна-спартыўныя клубы маюць патрэбу ў больш цесным супрацоўніцтве з міністэрствамі і Федэрацыяй прафсаюзаў Беларусі, лічыць прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка даручыў ураду вызначыцца з тым, дзе неабходна пакінуць дзіцяча-юнацкія спартыўныя школы, колькі ў іх павінна быць спецыялістаў і колькі там будзе займацца дзеці. Сёння ў Беларусі каля 500 ДЮСШ. “Вялікіх спартсменаў там выдалі на-гара? Нават калі б па адным са школы штогод — нам не было б куды дзяваць спартсменаў. Гэтага няма. Таму што дзіцяча-юнацкія школы не працуюць. Трэнеры быццам там ёсць, але яны не маюць нармальнага грашовага забеспячэння. Не ва ўсіх, але ў асобных школах — гэта дакладна — няма зарплаты, але там і работы няма”, — сказаў прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што і спартсмены, і трэнеры ў Беларусі могуць разлічваць на высокую аплату працы, калі дасягаюць значных вынікаў. Пры гэтым выключна важна стварыць умовы для нармаль-

сама нашы пастаянныя аўтары. Пра павышэнне матывацыі расказвае Алена Кумпіцкая, а напрацоўкамі ў вывучэнні ліра-эпічных твораў дзеліцца Хрысціна Каляда. Радуе, што шэраг пастаянных аўтараў увесь час папаўняецца пачынаючымі. У гэтым выпуску дэбютуе настаўнік гісторыі з Граўжышкоўскага ясляў-сада — базавай школы, які прапануе ўзяць на заметку кросенсы.

▶▶▶ 9—16 стар.


У Беларусі спорту ўдзяляецца павышаная ўвага, адзначыў прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ў час наведвання Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта фізкультуры і сустрэчы з прафесарска-выкладчыцкім складам і студэнтамі.

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што на развіццё спорту накіроўваюцца значныя дзяржаўныя рэсурсы. Прычым умовы для заняткаў фізкультурай створаны для ўсіх слаёў насельніцтва. Прэзідэнт запатрабаваў, каб усе спартыўныя залы і комплексы былі заняты з раніцы да вечара. Пры гэтым прыярытэт павінен быць для спартсменаў, а ўжо затым — для жадаючых займацца фізкультурай і спортам.

Прэзідэнт звярнуў асаблівую ўвагу на той факт, што спартыўныя федэрацыі і асацыяцыі ў краіне ўзначальваюць кіраўнікі самага высокага рангу, якія могуць поўнаццю кантраляваць працэсы ў відзе спорту, якім яны курыруюць. Як паказала практыка, вынік ад гэтага сапраўды ёсць. Беларусь прымае ў сябе ўсё больш спартыўных мерапрыемстваў сусветнага маштабу. У прыватнасці, паспяхова прайшоў чэмпіянат свету па хакеі ў 2014 годзе. Беларусь таксама заваявала права прыняць Еўрапейскі алімпійскі фестываль моладзі ў 2019 годзе. Рыхтуюцца заяўкі на правядзенне чэмпіянату Еўропы па лёгкай атлетыцы ў закрытых памяшканнях у 2019 годзе і чэмпіянату свету па хакеі з шайбай 2021 года.

“Вядома, мы чакаем перамог і рэкордаў ад нашых спартсменаў-прафесіяналаў”, — падкрэсліў прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ў Беларусі створаны ўсе перадумовы для перахо-



ду на новы якасны ўзровень развіцця фізічнай культуры насельніцтва. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што адной з галоўных мэт з’яўляецца фарміраванне адукаванай і здаровай нацыі. Для гэтага ў краіне праводзіцца нямала розных мерапрыемстваў, у тым ліку рэспубліканскага ўзроўню — “Беларуская лыжня”, “Залатая шайба”, “Скураны мяч”, галіновыя спартакіяды. На рэгіянальным узроўні таксама праводзяцца масавыя спаборніцтвы. Рэгулярна ў абласцях, гарадах, раёнах праходзяць спартыўныя святы, фестывалі і турніры. Людзі бачаць гэтую работу і далучаюцца да фізічнай культуры.

Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, прыярытэтнымі напрамкамі ў фізкультурна-аздараўленчай і спартыўна-масавай рабоце павінна стаць развіццё спорту сярод школьнікаў і сельскага насельніцтва. Дадатковы імпульс трэба надаць развіццю масавага спорту ў працоўных калектывах. Згодна

най работы дзіцяча-юнацкіх спартыўных школ. “Разам са звычайнымі ўрокамі фізкультуры гэта магчыма заахваціць дзіця да здаровага ладу жыцця і знайсці зорчак, якія калі-небудзь будуць ярка ззяць на спартыўным небасхіле, заваёўваючы прызавыя месцы на чэмпіянатах Еўропы, свету і Алімпійскіх гульнях”, — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

У дзіцяча-юнацкіх спартыўных школах фарміруецца характар будучых спартсменаў, дадаў прэзідэнт. “Пра гэта чамусьці мала гавораць, пішуць і здымаюць. Рэклама дзіцячага спорту і здаровага ладу жыцця павінна быць па-добраму агрэсіўнай, каб дзіця, малады чалавек паглядзелі адзін раз і ў іх узнікла жаданне паўтарыць тое, што зрабілі вялікія спартсмены”, — лічыць прэзідэнт.

▶▶▶ 2 стар.



Беларусь, 220030, г.Мінск, пр-т Независимости, 11, офис 9 (гостиница «Минск») +375 (17) 289-12-10, 328-65-98, 227-33-84, 289-12-07, 328-53-23

www.belfresh.by, info@belfresh.by

Детский и молодежный отдых:

БОЛГАРИЯ, СЛОВАКИЯ

(авиа, автобус)

Отличные условия для руководителей детских групп!!!

ООО «Компания БЕЛФРЕШ», УНП 191438399

Нью Комп Техно

ДОСТАВКА ПО РБ

**ПРОЕКТОРЫ → ЭКРАНЫ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ
производства РБ**

**МОНИТОРЫ → ТЕЛЕВИЗОРЫ
НОУТБУКИ → ОРГТЕХНИКА**

Для учреждений образования **СКИДКИ!**

+3752955565299 +375296976980

www.comptehno.by

УНП 691588247

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

“Адной з галоўных мэт з’яўляецца фарміраванне адукаванай і здаровай нацыі”

◀◀◀ 1 стар.

Прэзідэнт запатрабаваў перагледзець існуючыя падыходы да развіцця студэнцкага спорту.

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што Міністэрству адукацыі трэба планамерна займацца пераўтварэннямі ў гэтай сферы, каб дзейнасць Беларускай асацыяцыі студэнцкага спорту прыносила рэальную карысць краіне. На яго думку, выправіць негатыўныя тэндэнцыі могуць сапраўдныя прафесіяналы — спартыўныя менеджары і маркетологі, вучоныя, трэнеры. “Перад вамі стаяць адказныя задачы, на выкананне якіх павінен быць накіраваны ўвесь навуковы, творчы і кадравы патэнцыял галіны”, — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Паводле яго слоў, ад якасці падрыхтоўкі кадрў у адзінай профільнай ВНУ краіны залежыць эфектыўнасць усёй піраміды спорту. Менавіта перад універсітэтам стаіць задача падрыхтоўкі спецыялістаў адпаведных прафесій, тых, хто будзе запатрабаваны пераважна ў нашай краіне. “Кіраўніцтву спартыўнай галіны павінна быць сорамна, калі дыпламаваныя спецыялісты вымушаны шукаць сябе ў іншых сферах”, — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

“Лічу, што менавіта ваша ВНУ павінна задаваць тон усёй спартыўнай адукацыі і спартыўнай навуцы. Дзейнічаючы ў пастаянным кантакце з нацыянальнымі камандамі, універсітэт павінен напаяняць спорт перадавымі даследаваннямі. Без іх немагчыма ні адна перамога на высокім спартыўным узроўні”, — адзначыў кіраўнік дзяржавы. Прэзідэнт звярнуў асаблівую ўвагу на тое, што ў кожным відзе спорту павінна ажыццяўляцца пастаянная сувязь паміж тэорыяй і практыкай.

Асаблівую значнасць маюць падрыхтоўка дастойнай маладой змены спартсменаў, адбор і выхаванне таленавітай і мэтанакіраванай моладзі, дадаў прэзідэнт.

“У нас ёсць усе складнікі спартыўнага поспеху — нармальнае інфраструктура, прафесійныя трэнеры, таленавітыя дзеці. Новыя спартыўныя аб’екты павінны стаць домам для нацыянальных каманд па відах спорту”, — лічыць Аляксандр Лукашэнка. На яго думку, гэтыя спартыўныя збудаванні павінны быць задзейнічаны пастаянна. Важна забяспечыць шырокі доступ да спартыўнай інфраструктуры ўсіх слаёў насельніцтва — спартыўныя аб’екты не павінны прастойваць.

Прэзідэнт таксама падкрэсліў, што ва ўніверсітэце асаблівае значэнне павінна ўдзяляцца патрыятычнаму выхаванню спартсменаў і тренераў. Паводле яго слоў, перамагаючы на арэнах, спартсмены робяць вельмі шмат для іміджу краіны. “Невыпадкова спорт называюць лепшай формай для развіцця добрасуседства і ўзаемаразумення паміж дзяржавамі”, — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што трэба дабівацца кардынальнага ўздыму прафесійнага спорту, каб на справе пацвярджаць рэпутацыю Беларусі як спартыўнай дзяржавы сусветнага ўзроўню.

У час сустрэчы са спартсменамі Аляксандр Лукашэнка таксама сказаў, што дзяржава будзе падтрымліваць тых, хто дае вынік. Будзе вынік — будзе падтрымка, заявіў ён.

Па матэрыялах БелТА.

НА ЗДЫМКАХ: Аляксандр Лукашэнка і ўладальніца дзвюх залатых і чатырох сярэбраных узнагарод Параалімпійскіх гульняў Людміла Волчак; падчас наведвання ўніверсітэта.

Фота Мікалая Пятрова, БелТА.